

ПАЛАЖЭННЕ

**аб конкурсе прафесійнага майстэрства
на лепшую віртуальную кніжную выставу
сярод бібліятэк сістэмы,
напярэдадні 120-гадовага юбілею Кандрата Крапівы
«Не знікне цуд прыгожага пісьменства»**

1. Агульныя палажэнні:

Конкурс арганізоўваецца ў рамках правядзення юбілейных мерапрыемстваў, прысвечаных 120-годдзю з дня нараджэння Кандрата Крапівы.

2. Заснавальнікамі конкурсу з'яўляюцца:

- ✓ раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Мазырскага райвыканкама;
- ✓ прафсаюзна камітэт раённай цэнтралізаванай бібліятэчнай сістэмы.

3. Мэта конкурсу:

- ✓ папулярызацыя творчасці Кандрата Крапівы ў сувязі з 120-годдзем з дня нараджэння;
- ✓ стымуляванне цікавасці карыстальнікаў да чытання кніг на беларускай мове;
- ✓ прасоўванне выставачнай дзейнасці ў бібліятэках раёна пры дапамозе камп'ютарных тэхналогій;
- ✓ стымуляванне прафесійнага майстэрства і творчых магчымасцей бібліятэкараў.

4. Задачы конкурсу:

- ✓ актывізацыя работы па прапагандзе беларускай мастацкай літаратуры сярод карыстальнікаў бібліятэк;
- ✓ павышэнне прэстыжу бібліятэкі як сучаснага інфармацыйнага і культурна-асветніцкага цэнтра;
- ✓ стымуляванне чытацкай актыўнасці карыстальнікаў;
- ✓ замацаванне бібліятэкарамі навыкаў, атрыманых падчас заняткаў у Школе кампетэнтнага бібліятэкара.

5. Умовы правядзення конкурсу:

Бібліятэкар падбірае матэрыял з любых крыніц інфармацыі аб жыцці і творчасці К.Крапівы, які адпавядае мэтаваму і чытацкаму прызначэнню, рыхтуе і праводзіць мерапрыемства, часткай якога з'яўляецца конкурсная работа.

6. Патрабаванні да конкурсных работ:

Да ўдзелу ў конкурсе прымаюцца работы, якія адпавядаюць наступным патрабаванням:

- ✓ да ўдзелу ў конкурсе прымаюцца работы, выкананыя не больш чым двума

супрацоўнікамі;

- ✓ конкурсная работа прадастаўляецца ў электронным выглядзе, выкананая ў праграме «Power Point»;
- ✓ колькасць слайдаў павінна быць не менш за 10;
- ✓ пры афармленні выставы павінен быць выкарыстаны не толькі існуючы ў бібліятэцы матэрыял, але і прыцягнуты дадатковы з іншых рэсурсаў;
- ✓ да работы падаецца тлумачальная запіска з указаннем выканаўцы (на паперы фармата А-4, шрыфт - Times New Roman, памер шрыфта – 13, міжрадковы інтэрвал - 1) і фотасправаздачай мерапрыемства.

7. Парадак правядзення конкурсу:

У конкурсе прымаюць удзел кампутарызаваныя бібліятэкі-філіялы.

Конкурс праводзіцца ў перыяд з **1 лютага па 31 жніўня 2016 г.** Работы прымаюцца **не пазней 1 верасня 2016 г.** па адрасу: цэнтральная бібліятэка імя А. С. Пушкіна, вул. Пралетарская, 82, г. Мазыр (аддзел бібліятэчнага маркетынгу). Вынікі конкурсу падводзяцца прафесійным журы (дадатак 1) да **15 верасня 2016 года.**

8. Вынікі конкурсу і ўзнагароджанне пераможцаў:

Пераможцы конкурсу размяркоўваюцца на тры прызавых месцы:

1 месца - грамата і грашовая прэмія ў памеры **пяцьсот тысяч беларускіх рублёў** з пазабюджэтных сродкаў ЦБС;

2 месца - грамата і грашовая прэмія ў памеры **трыста тысяч беларускіх рублёў** з пазабюджэтных сродкаў ЦБС;

3 место - грамата і грашовая прэмія ў памеры **двухсот тысяч беларускіх рублёў** ад прафсаюзазнага камітэта раённай цэнтралізаванай бібліятэчнай сістэмы.